

Босая душа паэтэсы

Галоўныя тэмы творчасці Ніны Гарагляд

Кніга-ўспаміны, кніга-роздум, кніга-споведź – менавіта так можна ахарактарызаваць новы зборнік вершаў члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, камянецкай паэтэсы Ніны Гарагляд. Чытаю назvu «Душа мая босая...» – і разумею, што кожны радок напісаны сэрцам.

Пад адной вокладкай сабраны вершы, розныя па форме і змесце. Сярод класічных рыфмаваных радкоў сустракаюцца «паўбелыя» вершы, свабодныя, з ламаным рytмам і нават верлібры, што надае зборніку нейкую экспэнтрычнасць, неардынарнасць. А гэта сведчыць і аб неардынарнасці асобы аўтара. Ніна Гарагляд не можа зацыклівацца на адным. Аднатэм'е і беднасць вобраваў – гэта не пра яе. Наадварот, кніга здзіўляе шырынёй мастацкасці і глыбінёй думак. А галоўнае – аўтар не баіцца адкрыць чытачу сваю душу, якая босай ідзе па гэтым няпростым свеце насустроч выпрабаванням, здрадам, але і насустроч дабру і святлу, марам і спадзяванням. Паэтэса занатоўвае перажытыя эмоцыі і пачуцці ў вершаваных радках, бо не можа інакш.

Не кажы мне пра ноч і сон.
Бачыш, Музу прыслала
на ўслон.
...Госця знікне пад ранак
шэры.
Застанецца мой боль
на паперы.

Шмат вершаў прысвечана роднаму Палессю, Піншчыне, роднай хаце, дзяцінству. Мне здаецца, што менавіта яны асабліва шчымлівыя, некаторыя з іх немагчыма чытаць без слёз. А тыя, хто нарадзіўся ў вёсцы, змогуць сказаць разам з аўтарам:

Да вытокаў свайго дзяцінства
Я травінкай з асфальта
вярнуся.

Малая радзіма – не проста месца, дзе чалавек нарадзіўся, расце, стале, але і асяроддзе, якое ацаляе душу. Пра гэта і гаворыцца ў адным з вершаў: «Як словам крыўдным апякуць, // Боль сцішыць родны край».

Для кожнага чалавека не толькі малая радзіма, але, у першую чаргу, маці – гэта асаблівия пяшчотныя пачуцці любові пры жыцці і незагойны болю пасля страты. Таму рука не падымаецца пазбавіцца рэчаў, якія належалі матулі.

Хустачкі ў крапінку, клетку
Лашчу-мілую рукамі...
Стосік нятленны з куфра –
Мой успамін аб маме.

Нарадзіўшыся на хутары і стаўшы гараджанкай, Ніна Гарагляд не можа жыць без прыроды, без Белавежскай пушчы, якая знаходзіцца недалёка ад Камянца, што стаў родным:

Ад шуму, ад тлуму і злосці
Збыгу я з горада ў гosci
Да пушчы, да зёлак гаючых.
Тут сэрцу майму не балюча.

...аўтар не баіца
адкрыць чытачу
сваю душу,
якая босай ідзе
па гэтым ня-
простым ня-
простым свеце
насustrоч
выпрабаванням,
здрадам,
але і насuстроч
дабру і святлу,
марам і спадзя-
ванням. Паэтэса
занатоўвае пера-
жытыя эмоцыі
і пачуцці ў вершаваных радках,
бо не можа
інакш.



Ніна Гарагляд

Душа мая босая...

Чытаю гэтыя радкі і разумею,
што ў іх не проста думкі лірычнага героя, тут споведź души аўтара. Дарэчы, многія творы пранізаны яднаннем з прыродай:

...Прынёс свавольнік-вецер
Ад восені паштоўку.
І я пад шэпт дажджу
Той сумны ліст чытаю.
А вецер за акном
Мне на жалейцы грае.

Як жа хороша паэтэса апісвае звычайнью непагадзь, якая ў іншага чалавека можа выклікаць дрэнны настрой! А ў Ніны Гарагляд сваё – светлае – успрыманне нават лютайскага непрыемнага дажджу:

Дождж сняжок счарнелы
дзяйубе.
Заблукала хвілінка ў дзень...

На карчах – хусткі белых
туманаў.
Цёплы люты хмеліца,
дурманіца.

На маю думку, паэт не адбыўся як паэт, калі ў яго творчай скарбонцы няма твораў пра кахранне. Іншыя тэмы могуць быць або не – у кожнага свае перавагі, але самыя моцныя эмоцыі чалавек перажывае менавіты тады, калі кахае або сутыкаецца са зрадай. І не заўсёды вершы пра кахранне прысвячаюцца нейкаму канкрэтнаму чалавеку. Яны нават часцей пішуцца прости на эмоцыях, якія аўтар перажывае у нейкі час свайго жыцця або калі бачыў пачуцці іншых людзей, іх учынкі, прости марыў пра светлае, узнёсле кахранне ці хваляваўся ад прадчування будучага расстання. Здавалася б, пра кахранне ўжо ўсё сказана, але заходжу ў паэтэсы з Камянца: «Пацалункам сатрэш мой смех...» – і разумею: новы цікавы вобраз. І, сапрауды, вершы пра кахранне ў яе вельмі разнастайныя.

Чытаючи вершы Ніны Гарагляд, на якую б ні было тэму, разумею: яна заўсёды ішла, ідзе і будзе ісці «з душою наросхрыст...», бо «паэт найбліжэй да Бога. // Ды як лязо – дарога».

Хочацца пажадаць зборніку «Душа мая босая...» вершаў і аўтару: у добры шлях! Спадзяюся, што «босая душа» паэтэсы адгукнецца ў сэрцах чытачоў так, як яна адгукнулася ў мaim.

Наталля КАНДРАШУК